

Большэвіцкае прывітанне ўдзельнікам усебеларускай нарады па ўраджайнасці — энтузіястам барацаў за сталінскі ўраджай!

Майстры высокіх ураджаяў

Заўтра пачынае сваю работу ўсебеларуская нарада па ўраджайнасці.

Сталіна, ордэнаўдзельца, Савецкай Беларусі, калгаснікаў — майстроў высокага ўраджая, стыханаўцаў калгасных паляў.

Прыехалі бригадзіры калгасаў «Трэці рашчыны» і «Асоавітхм», Борцішкаўскага сельсавета, Бабінскага раёна, т.т. Данейна і Рышчанка. Яны ўжо ў мінулым годзе дабіліся на асобных участках па 16 цэнтнераў зернявых і 1.500 пудоў бульбы з гектара.

У сталіну прыехала званная калгаса «17 партыз» Кіраўскага раёна Вінакурава Надзя. Яна ў мінулым годзе на участку ў сем гектараў зьявіла 1.400 пудоў бульбы, зьявіла Вінакуравай Надзе стаціць перад сабой задачу дабіцца ў гэтым годзе каля двух тысяч пудоў бульбы з гектара.

Прыбыў такасама старшыня калгаса імя Калініна, Грэскага раёна, тав. Лях Андрэй. Сярод ураджайнаў яшчэ тутага калгаса ў мінулым годзе складалі 134 пуды. Зьявляюцца выдатнікі сельскай гаспадаркі — ордэнаўдзельцы, унагароджаныя савецкім ўрадам.

У сталіну Савецкай Беларусі г'лядаюцца лепшыя людзі калгаснай вёскі, лепшыя майстры сацыялістычнага земляробства.

Яны з трыбуны нарады раскажуць кіраўніку большэвіцкай Беларусі таварышу Гінало, кіраўніку кам партыі і ўрада БССР, якіх паспяху яны дабіліся на калгасных, сабтасных палях, трактарных атрадах і які імі пад кіраўніцтвам большэвіцкай партыі закладзена фундамент будучы, яшчэ больш буйных паспехаў, яшчэ больш высокіх ураджаяў.

Людзі таварыша Сталіна «Кадры вырашаюць усе атрамы новыя атрады павярджанне ў тых паспехах, якіх дабіліся і дабываюцца перадавікі калгаснага ладу.

Удзельнікі усебеларускай нарады па ўраджайнасці — гэта людзі, якія паказалі ўзоры аўладання тэхнічнай сваёй справы. Гэта — перадавікі калгаснага ладу, якія паставілі адпаведна новым шляхам найлепшага выкарыстання ўмоў калгаснай вытворчасці, усеіх вядзючых пераваг і рознараў, якіх даць магчымасці краіне сацыялізму а найкарапейшы тэрмін перакрыць самыя высокія сусветныя рэкорды ўраджайнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Вялікая сіла гэтых людзей заключаецца ў тым, што яны не толькі дабываюцца рэкордных ураджаяў і высокай прадукцыйнасці.

Пам'яці Владзіміра Ільіча ЛЕНІНА ЖАЛОБНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ ПА ГАРАДАХ БССР У ВЯЛІКІМ ТЭАТРЫ

МАСКВА. У той зале, дзе 12 год назад таварыш Сталін на II усесаюзным з'ездзе Савецкай праміслові ад імя мільянаў урачыстую клятву на вернасць завезам Леніна — у зале Вялікага апалядзінага тэатра сабраўся 21 студзеня на жалобнае пасяджэнне кіраўнікі Камітэту і ВКП(б), кіраўнікі савецкага ўрада і профсаюзаў, маскоўскія большэвікі і лепшыя людзі прэсы і навукі.

У гэтым годзе калгас «Звязда» тав. Іосіф Шумрок, які ўзяў ураджай ільну 4,15 цэнтнера, аўса 19 цэнтнераў, пшаніцы 21 цэнтнераў і бульбы 200 цэнтнераў.

З імя дэлегатаў раённы ўраджай на вазы паказалі т.т. Марыя Царышка — намеснік старшыні калгаса імя ЦВК, якая з 5 гектараў атрымала 6 цэнтнераў валакна; Аксінья Фралова — намеснік старшыні калгаса «Болас», Магілёўскага раёна, атрымала ўраджай валакна 4,95 цэнтнера.

Прысутчыя з Горскага раёна калгасніка сельскагаспадарчай арцыя імя Кастрычніцкай рэвалюцыі тав. Наталія Халасовіч. На плошчы ў 10 гектараў, пры норме высеву ў 13 міліграмаў на арцін гектар, яны атрымалі ў сярэднім 5,5 цэнтнера ільносемея, атрымалі ўраджай сам-42. Па ўраджайнасці ільносемея калгас імя Кастрычніцкай рэвалюцыі займае другое месца ў Савецкім Саюзе.

У мадэльнай камісіі зарэгістраваліся ўжо ордэнаўдзельцы т.т. Блоціні і Юхеніч, з Тураўскага раёна т.т. Гербуз — дырэктар саўгаса імя Калініна, Менскага раёна.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

З наваемлемнем аб рабоце і бліжэйшых задачах Інстытута Маркса — Энгельса — Леніна выступіў тав. Адарэці.

Удзельнікі пасяджэння палазілі асабліва прывітанне гераічнай Чырвонай арміі — жалежнаму нарыкоў таварышу Варашылаву.

Аб газеце „Рабочий“ Пасанова бюро ЦК КП(б)Б

Бюро ЦК камстатуе, што кіраўніцтва газеты «Рабочий» за апошні перыяд дапусціла рад грубых памылковых памылак.

1. Незамяшчэнне паставы Ленінградскага гаркома ВКП(б) аб перабулоў партыйнай работы, неабудаванне каляда т. Мануільскага на VII кангрэсе Камітэту, прысвечанага 40-годдзю смерці Энгельса, друкаванне ў газеце артыкула, арыентаванага на скарачэнне прапрадметстваў, працуемых на шырскажы, замочванне на працягу доўгага часу аб трагічнай кантрабандзе Дуна — намесніка Наркомаветы і т. д.

2. Матэрыялы абследвання Рабочій ЦК КП(б)Б газеты «Рабочий» паўнасна павярталі правільнась зместа на ў «Правде» артыкула ад 26 снежня «Газета и ее редактор».

3. Вялікі памылковы памылкі палітычнай газеты «Рабочий» з'явіліся ў выніку таго, што:

а) кіраўніцтва газеты (рэдактар т. Хейфец), а таксама ўвесь рэдакцыйны калектыў, замест вострай большэвіцкай крытыкі, бяззуба і бязпрынцыпна асвятлялі ў газеце рад канкрэтных важнейшых гаспадарча-палітычных і культурных пытаняў;

б) газета, замест змяншэння прамісловых масаў працоўных Беларусі і, у першую чаргу, рабочых гарадоў, за апошні час гэта сувязь паталя траціць (рэзка скараціўся прыток пісем у рэдакцыю ад рабочых);

в) у рабоце як самога рэдактара газеты т. Хейфеца, так і ўсяго калектыва рэдакцыі, не вядола рашучай барацьбы з расхлябанасцю, бяздаказнасцю, расплываюнасцю, адуцічалася сапраўдна большэвіцкая дысцыпліна і суўзв'язны адносіны да работы.

4. Такія важнейшыя палітычныя задачы, як барацьба на старонку газеты за пралетарскі інтэрнацыяналізм, паказ гаспадарча-культурных дасягненняў народна-СССР, асвятленне патягання рускай сацыялістычнай культуры, барацьба з раённага партыянага актыва

2. Даручыць аддаду друку ЦК КП(б)Б растлумачыць рашэнне ЦК калектыву газеты «Рабочий», маблужыць апарат рэдакцыі на хутчэйшае выправленне дапушчальных памылак і прыняцце неабходных мер па паліпшэнню работы газеты «Рабочий».

3. Аддаду друку ЦК неадкладна перагледзець увесь склад рэдакцыйнай газеты, прыняўшы меры да ачысткі апарата ад чужых і нягодных людзей.

РАЁННЫЯ СХОДЫ МЕНСКАГА ПАРТЫЯНАГА АКТИВА

СТАЛІНСКІ РАЁН
У перапоўненай зале Дома партыйнага актыва сабраўся партыйны актыв Сталінскага раёна. З вялікай увагай сход выслушаў даклад сакратара оргбюро раёна ЦК КП(б)Б тав. Літвіна аб выніках пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б.

Па дакладзе разгарнуліся ажыццяўленыя справы. Выступіў т. Рабкін — фабрыка «Коммунарка», Сіманюк — завод «Большевик», Гуману — ТЭЦ, Шолгаў — завод імя Варашылава, Канючкі — завод імя Кірава і іншыя.

Сход аддаду палітычна прывітанне паставы пленума ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б і наменці практычна мернапрадметства на ажыццяўленню рашэнняў пленумаў.

КАГАНОВІЦКІ РАЁН
Учора адкрыўся сход партыйнага актыва Кагановіцкага раёна. Пасля выбрання дэлегацый прывітанне сход пад гучныя доўга не змаўкаючы апальсаванні выбраў ганаровы прэзідыум у складзе аддэляра ЦК ВКП(б) на чале з таварышам Сталіным, т.т. Ежова, Дзімітравы, Тэльмана і Гінало. Громна апальсаванні і вокамі «ура» было спаткана імя т. Сталіна. Усе прысутныя, стоячы, доўга віталі прывітанне і расхлябанасць партыі і рабочага класа.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Многі стыханаўцы далі выдатныя вынікі на працягу ўсёй паліцэі. Такія Готы і Абрамавіч выконвалі норму ад 300 да 400 проц.

МАШЫНАБУДАВАНІЦКІ ЗАВОД ІМЯ ВАРАШЫЛАВА
Учора закончылася стыханаўскай паліцэі ў таварышам перху. Папярэдня папрыхтоўка да добра вышэй ўжо ў першы дні паліцэі. 17 студзеня цэх выканаў план на 178 проц., 18 студзеня — на 191 проц., 19 студзеня — 189 проц., 20 студзеня — на 194 проц.

Напярэдадні ўсебеларускай нарады па ўраджайнасці

22 студзеня пачалі прыбываць дэлегаты на ўсебеларускую нараду па ўраджайнасці.

Першым зарэгістраваліся 7 дэлегатаў Кіраўскага раёна 5 дэлегатаў з Свяцілавіцкага раёна, 9 — з Дзяржынскага.

У складзе дэлегацыі — лепшыя майстры ўраджайнасці.

На нараду ад Барысаўскага раёна ў складзе дэлегацыі прыбыў бригадзір калгаса імя Куйбішына Валдзімір Гаўрыльчын, які абета ўзяў ураджай: аўса 101 пуд, пшаніцы 101 пуд, бульбы 1.700 пудоў. З Аршанскага раёна прыбыў бригадзір калгаса імя Кірава тав. Сельвестар Буджы, які летас у сваёй бригадзе ўзяў ураджай жыта 23 цэнтнера, аўса 25 цэнтнераў, ячменю 21 цэнтнер.

Прыбылі таксама дэлегаты з калгасаў, якія абета дабіліся рэкордных ураджайнасці ільносемея. З Чырвонаслабодскага раёна прыбыў калгаснік «Трэці рашчыны» Васіль Плявака, які ў бригадзе ўраджаю валакна 4,2 цэнтнера, аўса — 17,2 цэнтнера, ячменю — 16 цэнтнераў. Са Старобінскага раёна прыбыў калгаснік «Трэці рашчыны» Васіль Плявака, які ў бригадзе ўраджаю валакна 4,2 цэнтнера, аўса — 17,2 цэнтнера, ячменю — 16 цэнтнераў. Са Старобінскага раёна прыбыў калгаснік «Трэці рашчыны» Васіль Плявака, які ў бригадзе ўраджаю валакна 4,2 цэнтнера, аўса — 17,2 цэнтнера, ячменю — 16 цэнтнераў.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

Уваход па спецыяльных прапусках. Члены ЦК КП(б)Б, урада, ЦВК, СНК праходзіць па сваіх мандатах.

25 студзеня пачынаецца ўсебеларуская стыханаўская паліцэя па лесу

РАГАЧОЎ. 22 студзеня. (Па тэлеграфу). Рагачоўскі райком КП(б)Б і райвыканкам уключаюць па ўсебеларускую стыханаўскую паліцэю па лесазаагараўках і вывазцы з 25 па 30 студзеня.

Сакратар райкома КП(б)Б ВАЙМАН, Старшыня РВК ЗЕЛЕНКА.

РЭЧЫЦА. 23 студзеня. (Па тэлефону). 20 студзеня па леспрагасу быў праведзены стыханаўскі дзень, у якім прымалі ўдзел 847 асабоў і 1.436 возкаў. Сярэдняя прадукцыйнасць кожнага лесараба складала ў гэты дзень 4,8 кубаметра драўніны (норма 2,32 кубаметра), па вывазцы — 1,7 кубаметра (норма 1,12 кубаметра).

Леспрагас уключаецца з 25 студзеня па ўсебеларускую стыханаўскую паліцэю па лесу.

Дырэктар леспрагаса КАЛМАНОВІЧ.

КЛІЧАЎ. (Па тэлефону). Клічаўскі леспрагас уключаецца па ўсебеларускую стыханаўскую паліцэю па лесазаагараўках і вывазцы. Ва ўсе лесаўчасткі і сельсаветы выехалі работнікі леспрагаса для правядзення ў калгасных масава-растлумачальнай работы.

Дырэктар леспрагаса ПАУЛОСКІ.

ЧЭРВЕНЬ. (Па тэлефону). Чэрвеньскі леспрагас уключаецца па ўсебеларускую стыханаўскую паліцэю па лесазаагараўках і вывазцы. Ва ўсе лесаўчасткі і сельсаветы выехалі работнікі леспрагаса для правядзення ў калгасных масава-растлумачальнай работы.

Дырэктар леспрагаса БЯРЭЗІНСКІ.



ДЕЛЕГАТЫ УСЕБЕЛАРУСКАЙ НАРАДЫ ПА УЗДЫМУ УРАДЖАЙНАСЦІ. Аграном Сяніцкага раёна тав. Круганова Е. А. гутарыць з дэлегаткай Малашэвіч Анатая, Кучук Ольга, Костачной Марусей аб выстаўцы ільносемея ў горадзе Калініне.

Фота Я. САЛАВЕНЧЫКА.

ПРАЦЯГ ДАКЛАДА ТОВАРИША А. І. МІКАЯНА

У. М'яса, каўбаса, сасіскі

жасць жому — дасканалых карма- вих ахлюду, якія часто прапа- длі, бо їх пляшка болю вивозить. Цяпер ми пачали суміш жому. У 1932 г. було вивезено жому, які замінює на спаживанні авіа, 131 тис. центнера, у 1933 г. — 198 тис. центнера, у 1934 г. — 314 тис. центнера, у 1935 г. — 435 тис. центнера, у 1936 г. ми ма- ем праграму у 900 тис. центне- рау, што ми, безумовно, і ви- казнаем.

У гетим годзе нам можна да- памагло тоє, што більшість ка- лгасау і соугасау добра працава- ла. Рад розробити і абласей — Україна, Варонескская і Курская волості, Кавказстан, Кіргізія і Азова-Чорноморскі край — добра амагачує за бурякі і зернопло- діні заводи.

У гетим годзе ми маем най- більшою кількість цукру у бура- ках, а іменна: 18,14 проц. цукру да вагі бурякоу.

Також кількість цукру у бура- ках ніколи у гісторії Росії не бы- ло. Буў толькі алдін год — 1908, калі цукротрась бурякоу білка была да циперашній (18,12 проц.), а ва ўсе астатнія гады — знач- на менш.

Выхад цукру ў нас у гетим ви- творчым сезоні складає 15,75 про- цента — таксама небыла про- цента. Ні у адным годзе у мину- лым гетяга не было. Было 13,5— 14 проц. Толькі ў 1908 г. выхад цукру склаў 14,76 проц., а ў 1935 годзе — 15,75 проц. На цілі про- цента вышай. Алдін прапаят — гэта як быччым праблема, а між тым — гэта 9 міль. пудоу цукру.

За што ми змагаемся сёння у цукровай прамысловасці, за што павіны змагацца у 1937 г.? Трэ- ба, каб заводи, дзе застаўся зря- запас бурякоу для зямной пера- прапюці, сачылі за кожным ко- раном буряка, не дапускучы мно- гавані яго і гнінця. Трэба за- лавіць кожны кілограм цукру, ма- зучи на ўвазе, што зямной перлад павлічвае небеспеку паванія бурякоу. Трэба прапаяць так,

каб не дапусціць павелічэння страт у зямной перлад, як гэта мела месца ў папярэдня гады. Факт, што вініція заводи — увесь траст у полам — даюць у студзені больш, чым другія заводи давалі ў больш спрыяльных асөнні перлад. За гэта павіны амагачу ўсе заводи. Важнейшая залада кожнага завода — пасля скапчэння вытворчага сезона не- алкадла прыступіць а рамонту, прапаяці яго ў поўнай меры до- браксяса, добрымі матэрыяламі і дадзі систематичным наглядам та- хнічнага кіраўніцтва, расчысьць вуз- кія месцы, максімальна расшы- рыць магучыя завозы з тым, каб іпце лепш прапаяці і пера- прапаяць больш бурякоу, чым больш цукру ў вытворчым сезо- не 1936 г. Трэба дабіцца таго, каб у новым вытворчым сезоні не бы- ло ніякіх аварыяў і астанавак, каб сустрэць ва ўсеўзраенні новы кагласны багаты ўралжэй бура- коу.

Работнікам цукровай прамысло- васці трэба не супакойвацца на поспехах, а іпце больш паліпша- сьць сваю работу, паліпшаць на кожным завозе алгачуючы покі в пераладнім алгачуючы завозы — в лепшым заводам Чельга кірава- нця пры гетым сярэднім алгачі- м, бо сярэднія алгачы ў гетым ви- творчым небеспечныя лічбы, бо афарбоўваюць усіх у алдін сярэд- ні — шары колер. Трэба браць асабна добра і дрэвія заводы, каб раўняцца на лепшыя, горшыя паліпшаць да лепшых, каго трэба быць, каму трэба дапамагчы, каб увесь фронт завозаў цягнуць на- парод.

Цукровай завозаў ў 1936 годзе павіны іпце больш аспражана рытхаванца да перапрапюці ўралжэй бурякоу.

Бурякоу у гетым годзе будзе многа, і невянносна алгачі пачы- няць сябе той цукровай завод, які не падрыхтуе іпце іпце іпце і не справіцца з перапрапюці бурякоу.

III. Рыбная прамысловасць СССР заняла ў сусветнай здабычы рыбы другое месца

Іпце адна вялікая галіна харчо- вай прамысловасці дабілася ў мі- нулым годзе значных поспехаў. І маю на ўвазе рыбную прамы- словасць.

Аб пераўзраенні рыбнай прамы- словасці гавораць наступныя лічбы.

У 1929 годзе ў рыбнай прамы- словасці было 560 моторных суд- ноў алгучняй магучасцю ў 87 тис. конных сіл. Цяпер ми маем 3.150 суднаў магучасцю ў 230 тис. конных сіл. Іпце важучы, моторны флот узрос у сем раз. К 1 студзеня 1936 г. рыбная прамы- словасць мела 19 каледзінікаў, аара ми маем 26 каледзінікаў. А ў 1928 годзе іх было 4.

Рыбакансервовую вытворчасць на Далёкім Усходзе ми пачалі ў 1923 г. в двух маленіх прад- прыемстваў. К 1929 году давалі там ліч кансервовых завозаў да 12. А цяпер ми маем на Далёкім Усходзе 41 кансервовы завод. (Ап- лядыменты). Устаго-ж на СССР дзейнічаюць 53 рыбакансервовыя завозаў магучасцю ў 252 міль. банак кансерваў. У нас прапуюць 23 завозаў, які дадуць рабі- тлучі і рыбную кармовую муку. Раней ми падобных вытворчых ма- нелі, было толькі некалькі ма- ленькіх саматужных майстаран.

Прапуюць два буйнейшыя судна- рамонтныя завозы, 14 верфей драўлянага суднабудування, 26 бандарных завозаў, сирод якіх 8 завозаў маюць навішныя банда- рныя машыны. Рыбная прамысло- васьць уладзе абшпярнай радзё- сеткай, якая налічвае 960 станійай — прыёмачных і пераладчых. Яна таксама має 16 самалётаў, якія разведваюць ход рыбы.

У 1929 годзе рыбная прамысло- васьць Советскага Саюза айма- ла пятае месца ў свеце. У 1935 го- дзе, вылаўшы 15,5 міль. центне- раў рыбы (разам з мясновай прамы- словасцю), ми вывусілі на другое месца (апладыменты), пакінушы заду ШІА, Англію і Нарвегію. Першае месца асталася ва Японія, якая ловіць рыбу ад Крайняй Поўначы да экватара, у тым ліку і ў нашых, советскіх во- дах.

Неабходна заўважыць, што да роволны нашы далёкаўходныя воды ахлюзіліся амаль палкам у дражнічэйшай эксплуатаці японскіх рыбакансервоўнаў.

Весь некалькі лічбай. Япце ў 1928 годзе, калі ми ўсе сталі ла- віць рыбу на Далёкім Усходзе, японцы займалі ў алгучным уло- ве ў нашых навіччэйных во- дах — 87,3 проц., а астатнія 12,7 проц. прыходзіліся на долю со- ветскай рыбнай прамысловасці — дзяржаўнай, кааператывай і прыватнай. У 1934 г. ми паднялі сваю ўдзельную вагу да 44 проц. У 1935 г. наша алдзічка на Далё- кім Усходзе вырасла на 16 проц., што павіна даць павелічэнне нашай удзельнай вагі, але ми не ведаем іпце на колькі, бо няма канчатковых даных аб алдзічцы Японія. Я думаю, што ў далей- шым асвяснені нашай рыбнай прамы- словасцю далёкаўходны вод пойдзе іпце больш бистрымі тэмпамі. (Апладыменты).

Трэба сказаць, што справа гэта цяжкая. Рад гадоў ми вывусілі

больш 2 тис. центнераў рыбы на- вяснян кавасці, у два разы больш сярэдняй нормы. Капітан краболова Егораў на сваім судне дабіўся ўлова 2.700 центнераў крабав у адній кавасці, талі як другія нашы краболовы, напры- клад, «Тунгус», даюць усю тл січу центнераў. У тав. Егорава дасканала падобраная каманда, выдатна арапуючая на Ціхім акія- не.

Добра праюць кітабояная фля- тілья, якаяўна створана. Капі- тан кітабояна «Трудфронт» тав. Язэва алдзічы на адным кітаб- оіні 193 кіты. Ён перагнаў замеж- ныя нормы, існуючыя у гетым промыслае, і трымае паршчэства на прапуюць 3 год.

Ці трэба даказваць, што ў Ле- давітмі і Ціхім акіянах магчы- масці для рыбалоўства сапраўды казасальныя? У Ціхім акіяне, у Бараньчым моры ніякіх пралад- жаў для лову рыбы няма. Залаца закнчаюцца у тым, каб усмерна развіваць наш рыбалоўны флот, аям трававы флот і аўтобды вы- конваць і перавыконваць планы лову.

Галоўрыба ў гетым годзе выка- ладла план алдзічы рыбы і пе- раваканала план перапрапюці. Але Галоўрыба магла-б даць іпце больш высюкія рэзултаты работы. Бельмі добра прапаяла веснавая пушыя як на поўначы, так і на Каспій і на Азове, і ми мей- ці падставы чыкаць вялікага не- раўнякананя галавога плана ўло- ву. Алдэ, асөнняя пушыя прапая- ла менш удача, чым ми чакалі, як у Мурманску, так і на Паў- ночным Каспій. Праўда, у бітучым годзе на Каспій былі цяжкія ме- тэаралагічныя умовы — замараз- кі надшылі раней, чым вычяі- ны, прыкадла, у сярэдзіне ліста- пала, і больш 8 трынае рыбалоў- нечанага былі засцігнуты ільда- ми ў моры.

1936 год павінен быць для ры- бакоў годам новага вялікага ўд- ляду. Далёкаўходнікі, астрахань- кі і многія іпшыя работнікі ма- юць усе матчыасці завяршыць у 1936 годзе датарміновыя выканан- не пачінавога плана. Мясю аса- біла радуе саборніцтва, якое за- раз пачалося сирод траўлераў Мурманска. Следам за траўлерам «Кіраў» выступілі капітаны, ме- ханікі і каманды трох лепшых траўлераў — «Лебедка», «Навага» і «Масква», якія абяноўць сямі даць па 30 тис. центнераў тры- на кожны траўлер на прапуюць 1936 года і прапаянучы усім ас- ататнім траўлерам даць не менш 25 тис. центнераў замест 10 тис. у сярэднім за 1935 г. Капітан траў- лераў «Лебедка» тав. Скарняшоў- шна.

У мінулым годзе наш траўлер вылавіў 25 тис. центнераў, копм ми плавалі ў моры толькі 3 ме- сяцаў. Астатні час быў атрачан а- за дрэняй арганізаці работы кіраўніцтва траўлера і суднара- моннага завоза.

У гетым годзе ми даем абавя- зальнасць вылавіць 30 тис. центнераў. Гэта аусім рэальнае абавязальнасць. Вылаўляючы ў ра- ды на 300 тон у сырцы, нам патрэба зрабіць усюго 10 раёнаў.

Кожны траўлер за год можа вылавіць не менш 25 тысяч цент- нераў, калі кіраўнікі траўлераў і завоза, калі маракі флота поста- вць сваёй баявой задачай лікві- даваць прастоту ў парту, любоўна даглядаць машыну.

Прыступуючы да ажыццяўлення ўказанай наркома, ми абвямчаем свой першы раёс 1936 года ста- чанкаўскім раёсам.

Пажалаем, каб увесь траўлені- флот уклучыўся ў стаханавскі раёс і даў не менш 25 тис. цент- нераў рыбы на кожны траўль- нчык. Талі ми зможам даць Ленінграду і Маскве удзельна- добрай марожанай і калчонай трысы, напхчаных селадню, уло- сталь калчонае акуна высюкай якасці. (Апладыменты).

Добра прапаялі у гетым годзе рыбалоўчы кагласны, асабіла Азова-Чорнаморскага края. Хаду называць некалькі выдатных рыба- коў-калчонаў: вась старшыня кагласа Азова-Чорнаморскага края тав. Ляшко вылавіў 55 центнераў рыбы, выкачыўшы план 1935 года на 178 проц. Тав. Мішкін, брыга- дзір рыбалоўчай брыгады кагласа іпш XVІ везды парты Астрахань- ская рыбккалгасасюза, выкачыў іпч 1935 г. на 153 проц. Тав. Сі- моненка, рыбак Отэкоўскай мото- ра-рыбалоўнай отаніцы, вылавіў 165 центнераў чырвонай рыбы пры плане ў 60 центнераў выка- чыў норму ўлова чырвонай рыбы ў 24 проц. Тав. Кривулька, шпё- пер кагласа «Красный партизан», Паўночнага прымор'я, план выка- чыў на 300 проц. Тав. Валчынца Надя, кагласніца, кервінская рыбацка, арганізатар жанчын на- лове, зарабіла каля 6.000 рублёў.

Вось некаторыя даныя аб ара- ботках кагласніцаў-рыбакоў. У 1933 г. кожны рыбак у сярэднім зарабляў 764 рублі ў год, у 1934 годзе — 929 рублёў і ў 1935 г. — 1.919 руб. (Апладыменты). Гэта не лічыць далатковы даходаў ад усякага роду іпшых работ. На Далёкім Усходзе ў сярэднім кожны рыбак зарабіў за год на ры- балоўстве 4.000 руб. у Мурман- ску — 5.800 руб., у кубонскіх ры- бацкіх кагласах — 4.200 руб.

Я хацеў-бы звярнуць ваду ўвагу на асартымент гатовых рыбных тавараў, якія ми пра- даем у гетым годзе насельніцтву. У 1935 г. рыбная прамысловасць пра- дала гатовай прадукцыі на 64 проц. больш, чым у 1929 г. Вы- пуск парных і марожаных тавараў

складає 255 проц. к 1929 г., вы- пуск калчоны тавараў — 890 проц., што-ж дзятчыць сушкі, то- яна мочна алдста, і ми павіны дабіцца ўлова ўзмяніць. Тлушчаў медыцынскіх і тэхнічных было вывусіла ў 1934 г. 23 тис. цент- нераў, а ў 1935 г. — 125 тис. центнераў тэхнічных тлушчаў і 27 тис. медыцынскіх. Рыбныя кан- сервы — замест 37 міль. банак у 1929 годзе ў 1935 г. выраблена 95 міль. банак. Значна меншы рост атрымаў выпуск салёных тавараў. Выпуск салёных селадню ў 1935 годзе роўны 148 проц. к 1929 г.

Наша краіна самая багатая на багачы парод рыбы. У нас бесь- вельмі добрыя пароды, якіх цізва няма. Такіх парод налічваецца 98. Устаго ў нашых водах 310 парод рыбы, у тым ліку прамысловыя 184; 98 парод ловацца толькі ў СССР, у тым ліку такія добрыя рыбы, як асетр, сурруга, бадуга, спер- дзіл, беларыбіш, шемая, сьвя- лодзь. Асартымент гатовай рыбнай прадукцыі ўключає 708 розных тавараў. Ми зараз ама- чаем іпце больш узбагачаці і расшырыць асартымент рыбных тавараў.

Я хаду звярнуць вашу ўвагу на гандаль жывой рыбай у Маскве, Ленінградзе і іпшых буйных га- ралах. Раней гэткі гандаль у нас аусім адсутнічаў, але ў 1933 г. алдгао разу таварыш Сталін за- даў мне пытанне: «А ці прадаюць у нас дзе-небудзь жывую рыбу?» «Не ведаю, — гавару, — мабыць не прадаюць». (Смех). Таварыш Сталін прадаўжае дапытываць: «А чаму не прадаюць? Раней быва- ло». Пасля гэтага ми на гэтую справу напісулі і цяпер маем добрыя магазіны, галоўным чы- ном у Маскве і Ленінградзе, дзе прадаюць да 19 гатункаў жывой рыбы, у тым ліку і такія, як спер- дзіл, фарыш; прадаюць у лепшых магазінах і жывых ракаў і устрып. Жывая рыба ў магазіне! Гэта добра, бо бесь аматары, якія патрабуюць, каб рыба была не толькі свежай, але каб яна і на пачыні ўручлася жывой. (Смех, апладыменты). Што-ж, і да іх густу у нас знойдзецца асартымент рыбы. Апрача таго, гэта не дрэняа рэклама для рыбнай прамысловасці. Від жывой рыбы выклікае апетыт і на іпшыя рыбныя тавары. Гандаль жывой рыбай будзе разгортваць шпярэй.

Калінін. Выгода. Азраумела. Добрая справа заўсёды выгода.

Другое ноўствэ, якога да гэта- га часу краіна не ведала, але якою трэба прапаяці шыроку дарогу, — гэта гандаль рыбным

сухоє малака, якое будучы развее- реной прамысловасці, але кансер- вачная справа не вычэрпываецца перапрапюці рыбы. Ми стварылі вялікую прамысловасць па кансервавачню мяса, фруктаў, га- родніны, малака.

Мясных кансерваў было выраб- лена ў 1928 г. 21 міль. банак, у 1935 г. — 146 міль. банак, г. зн. у 7 раз больш. У будучым годзе ми павіны даць 216 міль. банак кан- серваў — мясных і мяса-раслін- ных. Рыбных кансерваў можа вы- раблена ў 1928 г. 33 міль. банак, у 1935 г. — 136 міль. банак, а пра- грама бягучага года — 178 міль. банак. Гароднінныя кансервы: 20 міль. банак у 1928 г., 72 міль. банак у мінулым годзе і 100 міль. банак у 1936 годзе. Фруктовыя кансер- вы: 3 міль. банак у 1928 г., 272 м. банак у 1935 г. і 298 м. б. у 1936 г. Татамы: 13 м. б. у 1928 г., 161 м. б. у 1935 г. Малочныя кансерваў у 1928 г. ми не выраблялі. Гэтны кансервы сталі вырабляць толькі ў 1933 г. Талі ми вывусілі 2 м. б. у 1933 г. было вывусіла 4 м. б.; у 1934 г. — 8,9 м. б., у 1935 го- дзе — 16 м. б. У 1936 годзе прамы- словасць вырабіць 25,4 міль. ба- нак малочных кансерваў.

Вытворчасць малочных кансер- ваў мае першаступеннае значэнне. Гэта адна з тых вытворчых, якія мае неабмежаваныя перспек- тывы развіцця. Буйным гардам не хапае палынага малака, якое можна дастаўляць у свежым вы- глядзе толькі ў блізкіх раёнаў, а алгачыванне малака ў нашай краі- не бесперспячна расне. Кансерва- ваннае малака патрэба і для ра- ду вытворчасці харчовай прамы- словасці. Рабіць цукеркі трэба не з палынага малака — яго па- трэба дашчым. Па гатай-жа пры- чыне ми не можам пусціць палы- нае малака на выраб маргарыну, шакаладу і т. д. Усе гэтыя пра- дукты трэба рабіць з высюкалас- нага кансерваванага, аўстчонага малака. Далёкія нашы ўскраіны, алгучка малака не прымаюць і дзе малака столькі, што яго няма ку- дзі дашчым (напрыклад, Кавказ, Сібір, Башкірыя), — вась база для прамысловасці аўстчона- га малака. Алдэсь будзем да- стаўляць аўстчонае малака ў га- ралах, у паўночныя раёны, дзе не хапае кароў, у баваўняныя раёны ўзбекістана, у Баку, Магніта- горск, Калілюд, Мурманск, Кам- чатка, Залатыя Руднікі і прыскі і т. д. Зімова малака аўтог мала. Чым кампенсаваць недастачу ма- лака ў гэты час? Алдзінім сро- дак аўтуляюцца аўстчонае малака, якіе аўтуляюцца высюкаласчю- ным і найлепшым на смаку пра- дуктам. Ми ўжо ў стане даць вя- лікую колькасць гэтага віду кан- серваў. Ми вырабляем таксама

сухоє малака, якое будучы развее- реной прамысловасці, але кансер- вачная справа не вычэрпываецца перапрапюці рыбы. Ми стварылі вялікую прамысловасць па кансервавачню мяса, фруктаў, га- родніны, малака.

IV. Аб кансервах

Я ўжо гаварыў аб рыба-кан- сервовай прамысловасці, але кансер- вачная справа не вычэрпываецца перапрапюці рыбы. Ми стварылі вялікую прамысловасць па кансервавачню мяса, фруктаў, га- родніны, малака.

Мясных кансерваў было выраб- лена ў 1928 г. 21 міль. банак, у 1935 г. — 146 міль. банак, г. зн. у 7 раз больш. У будучым годзе ми павіны даць 216 міль. банак кан- серваў — мясных і мяса-раслін- ных. Рыбных кансерваў можа вы- раблена ў 1928 г. 33 міль. банак, у 1935 г. — 136 міль. банак, а пра- грама бягучага года — 178 міль. банак. Гароднінныя кансервы: 20 міль. банак у 1928 г., 72 міль. банак у мінулым годзе і 100 міль. банак у 1936 годзе. Фруктовыя кансер- вы: 3 міль. банак у 1928 г., 272 м. банак у 1935 г. і 298 м. б. у 1936 г. Татамы: 13 м. б. у 1928 г., 161 м. б. у 1935 г. Малочныя кансерваў у 1928 г. ми не выраблялі. Гэтны кансервы сталі вырабляць толькі ў 1933 г. Талі ми вывусілі 2 м. б. у 1933 г. было вывусіла 4 м. б.; у 1934 г. — 8,9 м. б., у 1935 го- дзе — 16 м. б. У 1936 годзе прамы- словасць вырабіць 25,4 міль. ба- нак малочных кансерваў.

Вытворчасць малочных кансер- ваў мае першаступеннае значэнне. Гэта адна з тых вытворчых, якія мае неабмежаваныя перспек- тывы развіцця. Буйным гардам не хапае палынага малака, якое можна дастаўляць у свежым вы- глядзе толькі ў блізкіх раёнаў, а алгачыванне малака ў нашай краі- не бесперспячна расне. Кансерва- ваннае малака патрэба і для ра- ду вытворчасці харчовай прамы- словасці. Рабіць цукеркі трэба не з палынага малака — яго па- трэба дашчым. Па гатай-жа пры- чыне ми не можам пусціць палы- нае малака на выраб маргарыну, шакаладу і т. д. Усе гэтыя пра- дукты трэба рабіць з высюкалас- нага кансерваванага, аўстчонага малака. Далёкія нашы ўскраіны, алгучка малака не прымаюць і дзе малака столькі, што яго няма ку- дзі дашчым (напрыклад, Кавказ, Сібір, Башкірыя), — вась база для прамысловасці аўстчона- га малака. Алдэсь будзем да- стаўляць аўстчонае малака ў га- ралах, у паўночныя раёны, дзе не хапае кароў, у баваўняныя раёны ўзбекістана, у Баку, Магніта- горск, Калілюд, Мурманск, Кам- чатка, Залатыя Руднікі і прыскі і т. д. Зімова малака аўтог мала. Чым кампенсаваць недастачу ма- лака ў гэты час? Алдзінім сро- дак аўтуляюцца аўстчонае малака, якіе аўтуляюцца высюкаласчю- ным і найлепшым на смаку пра- дуктам. Ми ўжо ў стане даць вя- лікую колькасць гэтага віду кан- серваў. Ми вырабляем таксама

сухоє малака, якое будучы развее- реной прамысловасці, але кансер- вачная справа не вычэрпываецца перапрапюці рыбы. Ми стварылі вялікую прамысловасць па кансервавачню мяса, фруктаў, га- родніны, малака.

Мясных кансерваў было выраб- лена ў 1928 г. 21 міль. банак, у 1935 г. — 146 міль. банак, г. зн. у 7 раз больш. У будучым годзе ми павіны даць 216 міль. банак кан- серваў — мясных і мяса-раслін- ных. Рыбных кансерваў можа вы- раблена ў 1928 г. 33 міль. банак, у 1935 г. — 136 міль. банак, а пра- грама бягучага года — 178 міль. банак. Гароднінныя кансервы: 20 міль. банак у 1928 г., 72 міль. банак у мінулым годзе і 100 міль. банак у 1936 годзе. Фруктовыя кансер- вы: 3 міль. банак у 1928 г., 272 м. банак у 1935 г. і 298 м. б. у 1936 г. Татамы: 13 м. б. у 1928 г., 161 м. б. у 1935 г. Малочныя кансерваў у 1928 г. ми не выраблялі. Гэтны кансервы сталі вырабляць толькі ў 1933 г. Талі ми вывусілі 2 м. б. у 1933 г. было вывусіла 4 м. б.; у 1934 г. — 8,9 м. б., у 1935 го- дзе — 16 м. б. У 1936 годзе прамы- словасць вырабіць 25,4 міль. ба- нак малочных кансерваў.

Вытворчасць малочных кансер- ваў мае першаступеннае значэнне. Гэта адна з тых вытворчых, якія мае неабмежаваныя перспек- тывы развіцця. Буйным гардам не хапае палынага малака, якое можна дастаўляць у свежым вы- глядзе толькі ў блізкіх раёнаў, а алгачыванне малака ў нашай краі- не бесперспячна расне. Кансерва- ваннае малака патрэба і для ра- ду вытворчасці харчовай прамы- словасці. Рабіць цукеркі трэба не з палынага малака — яго па- трэба дашчым. Па гатай-жа пры- чыне ми не можам пусціць палы- нае малака на выраб маргарыну, шакаладу і т. д. Усе гэтыя пра- дукты трэба рабіць з высюкалас- нага кансерваванага, аўстчонага малака. Далёкія нашы ўскраіны, алгучка малака не прымаюць і дзе малака столькі, што яго няма ку- дзі дашчым (напрыклад, Кавказ, Сібір, Башкірыя), — вась база для прамысловасці аўстчона- га малака. Алдэсь будзем да- стаўляць аўстчонае малака ў га- ралах, у паўночныя раёны, дзе не хапае кароў, у баваўняныя раёны ўзбекістана, у Баку, Магніта- горск, Калілюд, Мурманск, Кам- чатка, Залатыя Руднікі і прыскі і т. д. Зімова малака аўтог мала. Чым кампенсаваць недастачу ма- лака ў гэты час? Алдзінім сро- дак аўтуляюцца аўстчонае малака, якіе аўтуляюцца высюкаласчю- ным і найлепшым на смаку пра- дуктам. Ми ўжо ў стане даць вя- лікую колькасць гэтага віду кан- серваў. Ми вырабляем таксама

сухоє малака, якое будучы развее- реной прамысловасці, але кансер- вачная справа не вычэрпываецца перапрапюці рыбы. Ми стварылі вялікую прамысловасць па кансервавачню мяса, фруктаў, га- родніны, малака.

Мясных кансерваў было выраб- лена ў 1928 г. 21 міль. банак, у 1935 г. — 146 міль. банак, г. зн. у 7 раз больш. У будучым годзе ми павіны даць 216 міль. банак кан- серваў — мясных і мяса-раслін- ных. Рыбных кансерваў можа вы- раблена ў 1928 г. 33 міль. банак, у 1935 г. — 136 міль. банак, а пра- грама бягучага года — 178 міль. банак. Гароднінныя кансервы: 20 міль. банак у 1928 г., 72 міль. банак у мінулым годзе і 100 міль. банак у 1936 годзе. Фруктовыя кансер- вы: 3 міль. банак у 1928 г., 272 м. банак у 1935 г. і 298 м. б. у 1936 г. Татамы: 13 м. б. у 1928 г., 161 м. б. у 1935 г. Малочныя кансерваў у 1928 г. ми не выраблялі. Гэтны кансервы сталі вырабляць толькі ў 1933 г. Талі ми вывусілі 2 м. б. у 1933 г. было вывусіла 4 м. б.; у 1934 г. — 8,9 м. б., у 1935 го- дзе — 16 м. б. У 1936 годзе прамы- словасць вырабіць 25,4 міль. ба- нак малочных кансерваў.

Вытворчасць малочных кансер- ваў мае першаступеннае значэнне. Гэта адна з тых вытворчых, якія мае неабмежаваныя перспек- тывы развіцця. Буйным гардам не хапае палынага малака, якое можна дастаўляць у свежым вы- глядзе толькі ў блізкіх раёнаў, а алгачыванне малака ў нашай краі- не бесперспячна расне. Кансерва- ваннае малака патрэба і для ра- ду вытворчасці харчовай прамы- словасці. Рабіць цукеркі трэба не з палынага малака — яго па- трэба дашчым. Па гатай-жа пры- чыне ми не можам пусціць палы- нае малака на выраб маргарыну, шакаладу і т. д. Усе гэтыя пра- дукты трэба рабіць з высюкалас- нага кансерваванага, аўстчонага малака. Далёкія нашы ўскраіны, алгучка малака не прымаюць і дзе малака столькі, што яго няма ку- дзі дашчым (напрыклад, Кавказ, Сібір, Башкірыя), — вась база для прам

